

ТАРЫФЫ ЗАТ «ЛІДАРІНВЕСТ»
На рынку каштоўных папер Рэспублікі Беларусь

Аперацыя, паслуга	Памер тарыфу, бел.руб. (BYN)
1. Вядзенне рээстра ўладальнікаў каштоўных папер (КП)	
1.1. Адкрыццё рахункаў "дэпа" з адкладзеным заключэннем дэпазітарнай дамовы з акцыянерам Эмітэнта і залічэнне КП (са спісаў эмітэнта або па дамовах падпіскі за ІПЧ «Маёмасць») - з папяровых носьбітаў (па дам., але не больш за) - з магнітных носьбітаў (па дам., але не больш за)	2,00 за 1 уладальніка КП 0,20 за 1 уладальніка КП
1.2. Абнаментная плата за вядзенне рээстра ўладальнікаў КП; ад 1 да 10 уладальнікаў КП; ад 11 да 20 уладальнікаў КП; ад 21 да 50 уладальнікаў КП; ад 51 да 100 уладальнікаў КП; ад 101 да 300 уладальнікаў КП; ад 301 да 500 уладальнікаў КП; ад 501 да 1000 уладальнікаў КП; ад 1001 да 3000 уладальнікаў КП; ад 3001 да 5000 уладальнікаў КП; ад 5001 да 6000 уладальнікаў КП; звыш 6000 уладальнікаў КП	15,00 27,50 45,00 55,00 70,00 150,00 280,00 430,00 540,00 700,00 850,00
1.3. Прадастаўленне эмітэнту раздрукоўкі рээстра ўладальнікаў КП - пры ўліку КП толькі ў дэпазітарыі «Лідарінвест»; - пры ўліку КП у дэпазітарыі «Лідарінвест» ды ў іншых дэпазітарых	5,00 30,00
1.4. Прадастаўленне рознай статыстычнай інфармацыі - раз у квартал - пры ўліку КП у дэпазітарыі «Лідарінвест» ды ў іншых дэпазітарых - дадаткова - у нестандартным аб'ёме	Бясplatна; 25,00 15,00 60,00
1.5. Абслугоўванне каррачунка «ДЭПА» ў РЦДКП	7,50 за кожны выпуск каштоўных папер
1.6. Падрыхтоўка спісаў для правядзення агульных сходаў акцыянераў: - пры ўліку КП толькі ў дэпазітарыі «Лідарінвест» - пры ўліку КП у дэпазітарыі «Лідарінвест» ды ў іншых дэпазітарых	5,00 30,00
1.7. Выплата дывідэндаў*	5 % ад выдадзеных сум
1.8. Абвестка ўладальнікаў каштоўных папер пры дапамозе пошты аб дзейнасці таварыства ** - паштовай карткай (пры замове не менш 1000 адз.); - звычайным лістом; - заказным лістом; - заказным лістом з простым паведамленнем пра дастаўку; - заказным лістом з заказным паведамленнем пра дастаўку.	0,72 (з ПДВ) за адну абвестку 1,32 (з ПДВ) за адну абвестку 2,88 (з ПДВ) за адну абвестку 3,48 (з ПДВ) за адну абвестку 4,62 (з ПДВ) за адну абвестку
1.9. Налічэнне даходаў і падаткаў па каштоўных паперах - пры ўліку КП толькі ў дэпазітарыі «Лідарінвест»; - пры ўліку КП у дэпазітарыі «Лідарінвест» ды ў іншых дэпазітарых	Бясplatна 30,00
1.10. Абслугоўванне рахунка «ДЭПА» пры наяўнасці КП	7,50
1.11. Скасаванне дамовы на дэпазітарнае абслугоўванне па заяве эмітэнта (пры змене дэпазітарыя) - да 10 уладальнікаў КП і не больш за 10 дакументаў - больш за 10 уладальнікаў КП і больш за 10 дакументаў	75,00 1000,00 + 0,15 за кожны перадаваемы дакумент
1.12. Унясенне змяненняў (дапаўненняў) у анкету ўладальнікаў ЦБ ў сувязі са змяненнем заканадаўства (аплачвае Эмітэнт)	0,20 за кожны рахунак «дэпа»
2. Дэпазітарныя паслугі	
2.1. Адкрыццё рахунку «ДЭПА» - эмітэнту, які закл. дамову на вядзенне рээстра ўладальнікаў КП; - юрыдычнай асобе; - фізічнай асобе; - нерэзідэнту;	Бясplatна 15,00 10,00 30 EUR
2.2. Закрыццё рахунку «ДЭПА» - для юрыдычных асоб; - для фізічных асоб; - на капляльнага рахунку ў сувязі з заменай дэпазітарыя (плаціць Эмітэнт)	15,00 10,00 7,50
2.3. Перавод КП на рахунак «ДЭПА» эмітэнта ў сувязі з іх пагашэннем	25,00
2.4. Выдача выпіскі з рахунку «ДЭПА» - у адпаведнасці з дамовай; - дадаткова.	Бясplatна 5,00
2.5. Унутрыдэпазітарныя і міждэпазітарныя пераводы** Унутрыдэпазітарныя пераводы: - без падрыхтоўкі даручэння «дэпа»; - на рахунак невядомага ўладальніка ў сувязі з заменай дэпазітарыя (плаціць Эмітэнт); - з падрыхтоўкай даручэння «дэпа»; - для нерэзідэнта	5,00 4,00 10,00 10 EUR

Міждэпазітарныя пераводы: Блакаванне (разблакіроўка) каштоўных папер для (з) таргоў на ААТ «БВФБ».	15,00
Залічэнне каштоўных папер з таргоў на ААТ «БВФБ» або з іншага дэпазітарыя (у дзень залічэння).	15,00
Перавод каштоўных папер у ДК АСБ «Беларусбанк».	15,00
Перавод каштоўных папер у іншы дэпазітарый.	15,00
Для нерэзідэнта.	15 EUR
2.6. Змена рэжыму захоўвання**:	
- заклад	10,00
- блакіроўка	Бясplatна
2.7. Кансультацыйныя паслугі дэпанентам	па дамоўленнасці
2.8. Пераафармленне права ўласнасці спадчыннікам	Бясplatна
2.9. Адказ на збор рээстра (плаціць уладальнік рахунку)	5,00
3. Пасрэдніцкія (брокерскія) паслугі	
3.1. Рэгістрацыя дамоў ***	0,01 % ад сумы дамовы, але не менш за:
Дарэння;	20,00
Куплі-продажу, мены ды інш.:	
З акцыямі ЗАТ, якое заключыла дамову на вядзенне рээстра ўладальнікаў КП з ЗАТ «Лідарінвест», калі адзін (абодва) бок (бакі) дамовы:	
- фізічная асоба, рэзідэнт РБ;	20,00
- юрыдычная асоба, рэзідэнт РБ;	30,00
- нерэзідэнт РБ.	50 EUR
С акцыямі ЗАТ, якое не заключыла дамову на вядзенне рээстра ўладальнікаў КП з ЗАТ «Лідарінвест», калі адзін (абодва) бок (бакі) дамовы:	
- фізічная асоба, рэзідэнт РБ;	210,00
- юрыдычная асоба, рэзідэнт РБ;	504,00
- нерэзідэнт РБ.	1000 EUR
С акцыямі ААТ, карпаратыўнымі аблігацыямі, калі адзін (абодва) бок (бакі) дамовы:	
- фізічная асоба, рэзідэнт РБ;	20,00
- юрыдычная асоба, рэзідэнт РБ;	30,00
- нерэзідэнт РБ.	50 EUR
Падрыхтоўка дакументаў для ажыццяўлення дамоў (складанне дамовы, заявы і г.д.), калі адзін (абодва) бок (бакі) дамовы:	
- фізічная асоба, рэзідэнт РБ;	20,00
- юрыдычная асоба, рэзідэнт РБ;	50,00
- нерэзідэнт РБ.	50 EUR
3.2. Брокерскія паслугі	
Па аперацыях куплі-продажу КП праз ААТ «Беларуская валютна-фондавая біржа»:	
- касавыя аперацыі;	0,02 ад сумы зделкі, але не менш за 25,00 BYN за кожны гандлёвы дзень ў якім здзяйсняліся зделкі (калі інае не паказана у камісійнай дамоўленнасці) + зборы, што спаганяюцца біржай па дамоўленнасці па дамоўленнасці
- тэрміновыя аперацыі.	
Па аперацыях куплі-продажу КП на пазабіржавым рынку.	
3.3. Арганізацыя выпуску і абарачэння каштоўных папер (акцый, аблігацый)	па дамоўленнасці
3.4. Падача індывідуальнай заяўкі ў беларускую каціровачную аўтаматызаваную сістэму ААТ "Беларуская валютна-фондавая біржа"	5,00 (з ПДВ)
3.5. Адмена раней пададзенай індывідуальнай заяўкі ў беларускую каціровачную аўтаматызаваную сістэму ААТ "Беларуская валютна-фондавая біржа"	5,00 (з ПДВ)
3.6. Размяшчэнне інфармацыі на адзіным інфармацыйным рэсурсе рынку каштоўных папер (адзіным партале фондавага рынку - АПФР)****	
Для маючых дамову на вядзенне рээстра ўладальнікаў КП з ЗАТ «Лідарінвест»	15,00 (з ПДВ) за адну абвестку
Для не маючых дамову на вядзенне рээстра ўладальнікаў КП з ЗАТ «Лідарінвест»	24,00 (з ПДВ) за адну абвестку

Заўвагі:

* да п. 1.7.: у выпадку, калі памер дывідэндаў на адну каштоўную паперу не перавышае **0,02 BYN**, аплата спаганяецца па дамоўленнасці. Узнагарода банкаў ці РУП «Белпошта» ў тарыфы не ўваходзіць і аплата асобна.

** да п.п. 2.5., 2.6. у выпадку, калі памер дэпазітарнай аперацыі складае для фіз.асоб 2 000 БВ ці 20 000 БВ для юр.асоб, дадаткова спаганяецца аплата ў памеры **15,00 BYN BYR** за кожную дэпазітарную аперацыю.

Для прафудзельнікаў РКП ўжываецца ільготны тарыф: **2,00 BYN** за гандлёвы дзень біржы, але не менш за **15,00 BYN** штотомсяц (пры наяўнасці аперацый).

*** да п. 3.1 пры падрыхтоўцы дакументаў паслугі трэціх асоб (пераклад, натарыяльнае запэўненне і да т.п.) аплата аплата дадаткова.

**** к п. 3.6. ЗАТ «Лідарінвест» не нясе адказнасці за змест інфармацыі, прадстаўленай для размяшчэння на АПФР кліентам.

Пры прад'яўленні адпаведных дакументаў, прымяняецца паніжальны каэфіцыент для:

- ветэранаў ВАВ (асоб, да іх прыраўнаваных) – 0,5 да ўсіх тарыфаў;

- інвалідаў I і II груп, прымяняецца паніжальны каэфіцыент – 0,8 да ўсіх тарыфаў.

Кошт паслуг, якія прадстаўляюцца РУП «Рэспубліканскі цэнтральны дэпазітарый каштоўных папер» і СП ЗАТ «Банкаўска-фінансавая тэлесетка» (пры іх дадатковым выкарыстанні), спаганяецца дадаткова.

З юр. асоб, якія знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі (банкруцтва) плата па п.п. 1.2., 1.5. не спаганяецца.